



Пляцоўка адпачынку з настроем

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Для аматараў фота арганізатары стварылі некалькі маляўнічых фотазон. Сваю работу ў фан-зоне пачалі і пункты грамадскага харчавання, нацыянальную кухню ў дзень адкрыцця прадставілі пасольствы Турцыі і Італіі. Турэцкія кухары адзначылі, што асаблівай папулярнасцю ў беларусаў карыстаюцца іх нацыянальныя прысмакі. А вось у гасцей сталіцы наадварот попыт быў на беларускую кухню, таксама прадстаўленую ў фан-зоне.

Шматлюдна было ў зоне продажу сувеніраў прадукцыі: найбольшым попытам тут карыстаюцца фігуркі і мяккія цацкі ў выглядзе талісмана Гульняў лісянці Лесіка, а таксама майкі і магніты, менш пакуль купляюць заплечнікі і сумкі.



Прыемна, што ў сувенірных крамах можна заўважыць як беларусаў, так і прыездных гасцей.

«Беларуская сталіца асабліва прыгожая летам. Выдатна, што мы разам зможам паўдзельнічаць у гэтым грандыёзным спартыўным свяце, — адзначае выканаўчы дырэктар



II Еўрапейскіх гульняў Сайман КЛЕГ. — Гэта вельмі важны момант у спартыўнай гісторыі не толькі Еўропы, але і Беларусі. Хачу выказаць вялікую падзяку ўсім, хто прыняў удзел у арганізацыі II Еўрапейскіх гульняў: Дырэкцыі, Мінску, Адміністрацыі Прэзідэнта, Прэзідэнту».

У дзённы час у фан-зонах будуць трансліраваць спаборніцтвы Гульняў, найлепшыя моманты спартыўных спаборніцтваў і ме-

дальных цырымоній, а па вечарах тут разгорнуцца канцэртныя пляцоўкі, дзе выступяць найлепшыя выканаўцы і калектывы. Далей у праграме работы фан-зоны каля Палаца спорту прэзентацыі НАКаў краін — удзельніц Еўрапейскіх гульняў, таксама там будуць прадстаўлены нацыянальныя кухні, рамёствы, тэатральныя калектывы і спартыўныя дасягненні гэтых краін.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Дайджэст

Што пішуць пра Еўрапейскія гульні замежныя СМІ

«Российская газета»

Мерны рытм жыцця і летні рэлакс — гэта не пра Мінск у другой палове чэрвеня. 21 чэрвеня ў беларускай сталіцы адкрываюцца II Еўрапейскія гульні, і горад ужо запоўнены заўятарамі і транспартам з сімваламі гэтага найбуйнейшага міжнароднага форуму з удзелам больш чым 5000 атлетаў з 50 краін. Здаецца, што насельніцтва горада з 21 да 30 чэрвеня павялічыцца як мінімум удвая.

«Известия» (Расія)

На II Еўрапейскіх гульнях, якія стартуюць у пятніцу ў Мінску, расійскія спартсмены маюць намер паказаць найлепшыя вынікі ў большасці дысцыплін.

— Збіраемся пазмагацца за першае месца ў агульнакамандным заліку —

усё для гэтага ў нас ёсць, — адзначаў прэзідэнт Алімпійскага камітэта Расіі Станіслаў Позднякоў. — Усе нашы спартсмены настроены сур'ёзна. І склад у нас падабраўся моцны. Напрыклад, у Мінску за Расію выступаць 18 чалавек, якія заваявалі залатыя медалі на I Еўрапейскіх гульнях, што прайшлі чатыры гады таму ў Баку.

Le soir.be (Бельгія)

Трыццаць тры з пяцідзесяці спартсменаў зборнай Бельгіі, якія спаборнічаюць у Мінску, прыбылі ў беларускую сталіцу пад ясным сонцам. Сярод іх былі, у прыватнасці, дзюдаіст Тама Нікіфароф, дзюочы чэмпіён Еўропы ў вазе 100 кг, і Самі Шушы, віцэ-чэмпіён Еўропы (81 кг). Шарлін Ван Снік, уладальніца залатога медала першых Еўрапейскіх гульняў, прыехала з Пары-

жа, дзе яна пражыла некалькі гадоў. Атлетаў, трэнераў і кіраўніцтва Алімпійскага і Міжфедэральнага камітэта Бельгіі сустрэў у аэрапорце кіраўнік місіі Герт Ван Лой, які ўжо некалькі дзён знаходзіцца на месцы. «Мы вельмі добра ўладкаваліся, і арганізацыя добрая. Нам няма на што скардзіцца», — сказаў Ван Лой.

SPUTNIK (Эстонія)

Шматлікая дэлегацыя зборнай Эстоніі адправілася на II Еўрапейскія гульні ў горад Мінск з Талінскага аэрапорта. Эстонскія спартсмены ляцяць у сталіцу Беларусі з больш чым рэальнымі надзеямі на поспех. Канкурэнцыя вельмі высокая, але нават з улікам такой канкурэнцыі прадстаўнікі розных відаў спорту з Эстоніі гатовыя пазмагацца за медалі.

Уладзімір Самсонаў — капітан і сцяганосец

Такое рашэнне было прынята на агульным сходзе ў штабе беларускай каманды ў Вёсцы атлетаў

Капітанам беларускай каманды і сцяганосцам нашай дэлегацыі ў час цырымоніі адкрыцця II Еўрапейскіх гульняў абраны славуты гулец у настольны тэніс удзельнік шасці Алімпійскіх гульняў, трохразовы ўладальнік Кубка свету, уладальнік прыза «Fair play», шматразовы чэмпіён і прызёр чэмпіянатаў Еўропы і свету Уладзімір Самсонаў.

«У Беларусі шмат выдатных спартсменаў, вартых быць сцяганосцам і капітанам. І гэта вельмі вялікі гонар для мяне, я ўдзячны за давер і павагу да нашага віду спорту, — адзначаў пазней сам Уладзімір. — Таксама хацеў бы пажадаць усім удачы на II Еўрапейскіх гульнях. Наўрад ці ва ўсіх нас будзе яшчэ адзін шанец удзельнічаць у спаборніцтвах такога ўзроўню ў сябе дома, побач з нашымі сем'ямі, роднымі і блізкімі. Усім жадаю вялікіх перамог!»

Клятву ад імя ўсіх спартсменаў падчас цырымоніі адкрыцця будзе зачытваць пераможца I Еўрапейскіх гульняў у жаночай барацьбе Васіліса Марзалюк. «Першая рэакцыя на гэта рашэнне — мільён пытанняў. Цікаві ў змест правомы, у чым я буду адзетая, хто мне дапаможа з арганізацыяй, — дзеліцца эмоцыямі Васіліса. — Калі атрымала адказы, прыйшло хваляванне. Для мяне гэта вялікі гонар, і я збіраю ўвесь настрой, каб зрабіць усё правільна і прыгожа. Вельмі рада гэтаму рашэнню і ганаруся, што выбралі менавіта мяне».

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Усе спартыўныя сцягі да нас

У Ліёне разыгралі білеты на II Еўрапейскія гульні

У Францыі адбылася промаакцыя II Еўрапейскіх гульняў. Як паведамілі ў Пасольстве Беларусі ў Францыі, госці пазнаёміліся з Мінскам і падрыхтоўкай Беларусі да адной з галоўных спартыўных падзей Еўропы падчас падрабязнай прэзентацыі; даведалься пра месцы і спосабы продажу білетаў, расклад спаборніцтваў і культурных мерапрыемстваў, а таксама пра магчымасці эканамічнага супрацоўніцтва і турыстычны патэнцыял Сінявокай.

Адпаведную атмасферу забяспечылі выступленне беларускай цымбалісткі Настассі Лунавай і вернісаж твораў беларускіх мастакоў, што жывуць у Францыі: Ірыны Котавай, Вольгі Дземкінай, Наталлі Альховай і Аліны Альховай.

Зацікаўленасць у наведвальнікаў выклікаў розыгрыш білетаў на спартыўныя спаборніцтвы. У промаакцыі ўзялі ўдзел прэзідэнт Алімпійскага камітэта рэгіёна Авернь — Рона — Альпы, кіраўнік адміністрацыі 7-й акругі Ліёна, а таксама бізнесмены, спартыўныя функцыянеры, турыстычныя аператары, журналісты, прадстаўнікі беларускай дыяспары.

Варвара МАРОЗАВА.

Надвор'е

Спякота працягваецца

Гэта яшчэ добра, што ападкі актыўна прысутнічаюць

Сапраўды будзе ў нас гарача, але з дажджамі і навальніцамі, паведамілі спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.

У суботу атмасферны фронт прынясе няўстойлівае надвор'е, з вялікімі кантрастамі тэмператур. На большай частцы тэрыторыі чакаюцца кароткачасовыя дажджы рознай інтэнсіўнасці. Месцамі праграмяць навальніцы. Уначы будзе ад плюс 15 да плюс 21 градуса, удзень — 20—27 цяпла. Месцамі, пераважна па паўднёвым усходзе, паветра прагрэецца да плюс 28—33 градусаў. Франтальны раздзел перамесціцца на паўднёвы ўсход краіны ў нядзелю, а за фронтам распаўсюдзіцца больш свежае паветра з Балтыкі. Пераважна па

паўднёва-ўсходняй палове краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра ўначы складзе ад плюс 11 градусаў па паўночным захадзе да плюс 20 градусаў па паўднёвым усходзе краіны. Днём будзе ў асноўным 19—26 цяпла, толькі па паўднёвым усходзе — 27—31 градус вышэй за нуль.

Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у панядзелак надвор'е ў паўночна-заходняй частцы краіны абумовіць вобласць павышанага атмасфернага ціску, па паўднёва-ўсходняй палове захавецца ўплыў атмасфернага фронту. Месцамі па паўднёвым усходзе краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Уначы чакаецца 12—19 цяпла, удзень — ад плюс 20 градусаў па паўночным захадзе да плюс 32 па паўднёвым усходзе краіны.

Сяргей КУРКАЧ.